

КАНТЕКСТУАЛЬНЫЯ АНТОНІМЫ ЯК СРОДАК ВЫРАЗНАСЦІ У ТВОРАХ БЕЛАРУСКІХ ПАЭТАЎ

The article considers context antonyms fixed in the works of Belarussian poets. Special attention is paid to stylistic possibilities of context antonyms.

Антонімы як адзін са сродкау выразнасці шырока выкарыс-
тываюцца для стварэння палярна супрацьлеглых і адначасова су-
адносных паэтычных вобразаў. Акрамя моуных (рознакаранёвых
і аднакаранёвых) антонімаў, у мастацкіх творах сустракаюцца ан-
тонімы маулення, ці кантэкстуальныя антонімы. Ужо сама назва
~~гэтай~~ катэгорыі антонімаў сведчыць пра тое, што слова уступаюць
~~у~~ антанімічныя адносіны толькі у строга акрэсленым кантэксьце і
~~не~~ межамі яго не маюць супрацьлеглых значэнняў. Кантэксту-
альныйя антонімы – паняцце менш строгае, чым антонімы моунія.
~~В~~ ~~акасці~~ кантэкстуальных антонімаў могуць выступаць слова з
~~спрэчна-~~прадметным значэннем, якія не валодаюць зыходнай
~~учальнасцю~~ і у кожным кантэксьце ўтвараюцца па-новаму.

Кантэкстуальныя антонімы з'яўляюцца сапрауднай аутарскай
~~шылдкай~~ і побач з іншымі мастацкімі прыёмамі робяць стыль кож-
~~бага~~ адметным. Так, у грохадкоўі, прысвечаным Ф. Багушэ-
~~йутен~~ Гучок супрацьпастауляе назоунікі *асоба* – *чалавек*, якія
~~кантэкстам~~ не могуць уступаць у антанімічныя адносіны: *Без*
мовы // Не асоба – чалавек, // І у судзе абараніць яго налёг-
[1. с 303]. Паэт падкрэслівае ролю роднай мовы у фарміраванні
асобы, чалавека з пачуццём уласнай годнасці, сілай духу,
што павінна адрозніваць яго ад проста біялагічнай істоты.
Іншыя пра такое складанае і у той жа час простае паняцце, як
–утар піша: *На троне княжацкім з слановай косці // Ся-*
~~хаты~~ *не утульней, // Чым на драулянай лауцы ля сялянскай*
[1. с. 285]. Тут рад кантэкстуальных антонімаў *трон княжацкі*
косці – драуляная лаука адпавядзе моуным антонімам
– *бедны* (багач – бядняк). І сапрауды, ці гарантую багацце
і раунавагу і гармонію са светам, у якім жывём? Сцвяр-
~~жар~~ *маральная* каштоунасці, аутар супрацьпастауляе *свядо-*
– *жах*, *сумленне – страх* у наступным кантэксьце: *Свядо-*
– *не жах, // Сумленне, а не страх // I перед Богам быць*

павінны [1, с. 299]. У ідэале кожны абавязаны кіравацца у сваіх учынках свядомасцю і сумлennем, а не страхам. Пра памкненні чалавека узвышаныя (зоры) і прыземленыя (балотнае куп'е) паэт кажа так: *Імчыць па жылах кроў, // Да зор струменіць, // Часцей жа да балотнага куп'я* [1, с. 138]. Моуным антонімам узвышанасць – прыземленасць адпавядаюць і кантэкстуальныя антонімы *крылы – аёк душы* у наступным прыкладзе, дзе аутар разважае пра ролю кнігі: *Ад гэтай книжкі у мяне аёк душы, // А вось ад гэтай – Крылы* [1, с. 200]. Кажучы пра людзей разумных, развітых духоуна (галава) і тых, хто жыве толькі меркантыльнымі, выключна матэрыйяльнымі інтарэсамі (азадак), Яуген Гучок знаходзіць для чытача наступныя радкі: *Ну хоць бы галаву адну сустрэць, // А то азадкі усё, // Адны азадкі* [1, с. 276]. Выкryвае аутар і такую, на жаль, вельмі распаусюджаную загану, як двудушнасць: *На вуснах – Бог, // А ў вачах і сэрцах – гроши... // Такіх наўкола безліч «хрысціян»* [1, с. 280]. Тут кантэкстуальная пары антонімау Бог – гроши адпавядаюць моўныя антонімы *шчырасць – няшчырасць* (*шчырасць – крывадушнасць*).

Па структуры кантэкстуальная антонімы могуць уяуляць сабой пары, у якіх кампанентамі выступаюць як асобныя слова, так і словазлучэнні. Некалькі прыкладау з твора Ніла Гілевіча: *За ўсе свае памылкі і грехі // Перад людзьмі і Богам, // За тое, што, нібы сляпы-глухі, // З анёлам блытау погань, – // Кускамі сэрца кожны дзень плачу* [2, с. 35]; *Я да цябе звязтраю слова: // Ты паглядзі на тых між нас, // Каму дзяржавы нашай мова – // Кусок руды, а не алмаз* [3, с. 122]; *Божа! Колькі чорных гадзюк // За жыццё Прыгарнну да грудзей! // А у цябе ж на зямлі, // Божа, столькі цудоуных людзей!* [2, с. 89]. Тут першая антанімічная пара прадстаулена асобнымі лексемамі *анёл – погань*; другі рад складаецца са слова і словазлучэння *алмаз – кусок руды*; трэці – з двух словазлучэння *цудоуныя людзі – чорныя гадзюкі*. Першая і трэцяя пары антонімау маулення адпавядаюць моўным антонімам *дабро – зло* (*добры – злы*).

Кантэкстуальная антонімы, як і моўныя, валодаюць шырокім спектрам стылістычных магчымасцей. Усе прыведзеныя вышэй прыклады ілюструюць сабой антыгэзу, якая характарызуецца найбольш рэзкім супрацьпастаулением палірных вобразаў.

Аднак у паэтычных творах сустракаюцца і іншыя стылістычныя фігуры, пабудаваныя на кантэкстуальных антонімах. Адрозніваюцца яны сваім асноўным зместам і прызначэннем. Напрыклад, фігура нейтралізацыі (дъятгэза) служыць не для супрацьпастауления, а для адмаулення, нейтрапізацыі. Такім прыёмам аутары

I. Актуальная проблема мовазнауства

карыстаюца для выражэння прамежкавай ступені у развідці якога-небудзь дзеяння ці якасці прадмета: *Ні белай варонай між чорных,
Ні чорнай між белых гусей // Не будзь на разорынах зорных // Ні
у спёку, аni у грыбасей* [4, с. 39]; *І ўсё цяжэй маучаць і разумець, //
Што хараству – у кожны гімн ягоны // Ні гімны не патрэбны, ні
праклёны // І ні жыццё тваё і нават смерць* [5, с. 166]; Усім сказаць:
~~была~~, была бамбёжска. // Цяпер забыты – лепшай пара. // Не вінавачу,
~~ка~~ хлеба крошка // Не вартая ні здрады, ні добра [6, с. 376]; Я – не
~~Христос~~, о не! // Але й на Юду// Я не гаджуся – не з яго радні. // Чаму
~~ж~~, за што ж усё жыццё паусюдо// Я мушиу чуць: «Распні яго! Распні!»
[3, с. 46]. У прыведзеных прыкладах контраст паміж кампанентамі антагонічных пар сціраецца.

Калі ж супрацьлегтая паняцці «складваюца» у адно цэлае, то ~~антанімічна~~ пара кантэкстуальных антонімау утварае такую стылістычную фігуру, як злучэнне (амфітэза). Значэнне антанімічных ~~антагоніст~~ істота тут адпавядзе словам *усе, усё, заусёды, поунасю* і г.д. Напрыклад: *Жыву, пакуль смуткую і люблю. // Прыходзяць людзі
мы і вулканы – // У кожным штось таемнае лаулю* [7, с. 172];
~~ты~~ стэп, што выгарау да краю, // Дрыготкі ліст на во-
им галі. // І усё адно – цябе я абдымаяю, // І усё адно цябе я
клюяю // За боль і рай на песеннай зямлі [7, с. 213]; *І усё ж шка-
Шыяч чалавека ад калыскі да труны // Ні ў чым ў вялках николі
чуся* [1, с. 137]; *Ён – i заходнік, i усходнік; // Ён – праваслауны
шк; // Ён – i пралазнік, i праходнік; // Ён – бальшавік і мен-*
*Ён – патрыёт і ён жа – здраднік; // Ён – i панярэднік, ён
шк; // Ён – i «пізэрпрашам», i «курус»... // Забіта-хітры беларус*
Гучок, газета «Народная воля», 23–25 лютага 2010 г.); *І мёд у
l атрута ў ей, // A ты выбірай, чалавечка* [1, с. 76] і інш.

Стылістычная фігура чаргавання паказвае на паслядоуную зменшэнне супрацьлегтых паняццяў, дзеянняў. Умоуна яе можна формулавай «гто X, то Y». Напрыклад: *Пасля, – застаўшыся
у чым. – // Выхоуваць верш на ранішнія паперы, // Так пасын-
цічым // То ласкаю, то зычаннем халеры* [5, с. 376]; Мы
мы усё трываем. // Мы усё шукаем «Наступны раз». // A
кто грыніць трамваем, // то «мерседэсам» імчыць пауз нас
Бураукін, часопіс «Дзеяслou», № 2 (27), 2007 г.); Мне даволі й
• побачу праз аркуш паперы, // Што званамі ніякім ужо не
хочу. // Мне замест ~~такіяна~~ пакінута кропелька веры, // Гяе
то анёлау, то д'яблau прашу [5, с. 195] і інш.

У прааналізаваных творах сустракаеца стылістычная фігура раздзялення (структурная формула «**X або Y**», «**X ці Y**», «**ці X, ці Y**»): *Дзецям нашым, самым блізкім кроўна, // Мы даём жыццё на вечна ў дар. // I для іх далека не ўсё роўна, // Хто іх бацька: раб або змагар* [8, т. I, с. 162]; *Сябры мае, я ведаю і сам, // Што быу бы сорам – у пагоне страху // Гадаць, чаго: якіх уzech ці драм // Чакаць мне трэба на астатку шляху* [2, с. 66]; *Пракоутнутыя слёзы – // Ці камень у руцэ, // Ці перлавіна ў сэрцы чалавечым* [1, с. 122] і пад.

Цікавай з'яўлецца і фігура супярэчнасці, сэнс якой заключаецца ў падкрэсленым выражэнні неадпаведнасці, наогул супярэчнасці якой-небудзь з'явы рэчаіснасці: *Маны і звадау болей, чым дарэчы. // I у ласцы лёну – хіжасці асот. // Усё кладзецца, горкі мой, на плечы // A руки зноў адчаліся ў лёт* [7, с. 139]; *Будзеш пан вялікі з віду // I шэльма душой, // Спатыкаць цябе я выйду, // Ты махнеш рукой* [9, т. I, с. 54]; *Вы ў ланузі ўсё закавалі: // I суд, і прауду, і закон! // Расправу правам вы назвали, // A ласкай – пахавальны звон* [9, т. II, с. 54] і пад.

Для паказу пераходу адной супрацьлегласці у другую выкарыстоўваецца стылістычная фігура пераутварэння. Напрыклад: *Які ганебны пераход, // Ад величы і чыннасці – // Да чорнай распачы згрызот, // Да ізнадзы і нішчымнасці* [3, с. 98]; *Не веру, што ён лепіши за мяне, // А хоць і лепіши – ўсё адно не веру. // Яму пашанцавала замяніць // Маё каханне на сваю хімеру* [5, с. 288]; *Пайшоу анёл у свет – // Аб'еуся светам // I у д'ябла сам пертварыўся* [1, с. 162]; *О, я нагледзеўся ў жывой канкрэтнасці // На умельцау генія ляпіць з пасрэднасці // I мушу вам сказаць пераканальна, // Што робяць яны гэта... геніяльна!* [2, с. 70] і інш.

Стылістычныя фігуры, заснаваныя на канцэктуальных антонімах, дазваляюць ствараць трапныя, непаупорныя вобразы, надаюць мове паэтычных твораў адметнае гучанне.

Спіс літаратуры

- Гучок, Я.С. Формула травы / Я.С. Гучок. – Мінск : Польмія, 2002. – 336 с.
- Гілевіч, Н.С. Вечны маты : лірыка, паэмы, раман у вершах Н.С. Гілевіч. – Мінск : Юнацтва, 1994. – 271 с.
- Гілевіч, Н.С. На высокім алтары : новая книга паэзіі / Н.С. Гілевіч. – Мінск : Маст. літ., 1994. – 142 с.
- Барадулін, Р. Вечалле : книга паэзіі / Р. Барадулін. – Мінск : Маст. літ., 1980. – 336 с.